

Серада,
24 студзеня

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 0.20 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зона Х» (16+).
9.10, 22.05 Серыял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Серыял «Капітанша» (16+).
13.10 «Дзіцячы доктар».
13.45 «Дзень у вялікім горадзе».
14.45, 15.25 Серыял «Райскае месца» (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 «Беларуская часінка».
21.00 «Панарама».
21.50 «Аktуальнае інтэрв'ю».
23.40 «Сфера інтарэсаў».
0.35 «Дзень спорту».

2 Беларусь 2

7.00 «Тэлераніца» (12+).
9.00, 19.10 «Тэлебарометр».
9.05, 17.05 Серыял «Жанчыны ў чорным» (16+).
9.55, 17.55 Серыял «Каварныя пакаёўкі» (16+).
10.50, 22.05 «Сляпая». Драма (16+).
11.50, 21.15 «Тата зможа?» (16+).
12.40 «Свет навыварат» (16+).
13.30, 19.15 «Амерыканскі жаніх» (16+).
14.25 «Бітва салонаў» (16+).
15.25, 23.05 Серыял «Іх пераблыталі ў раддоме» (16+).
16.15, 23.50 «Нічога сабе ньюз» (12+).
16.20, 23.55 «Пін_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект.
18.45 «Калі мы дома». Скетчам (16+).
20.15 «Паненка-сялянка» (16+).
22.00 «Спортлато 5 з 36», «КЕНО».

ВТВ ВТВ

6.00, 12.45 Скетч-шоу «6 кад-раў». (16+).
6.20, 15.20 Серыял «Вароніны». (12+).
7.40, 4.20 М/ф «Дуда і Дада». (0+)
8.00, 4.35 М/ф «Смяшарыкі». (0+)
8.20, 4.55 М/ф «Маша і Мядзведзь». (6+)
8.40, 3.30 «Ералаш». (6+)
9.40, 19.00 Серыял «Маладзёжка. Дарослае жыццё». (12+).
10.45 Трылер «88 хвілін». (16+).
13.00, 20.00 Серыял «Лонданград». (16+).
14.10 Серыял «Паласатае шчасце». (12+).
16.50, 5.10 Серыял «Ранеткі». (12+).
17.50, 23.10 «Уральскія пельмені». (16+).
21.00 Баявік «Час расплаты». (12+).
0.00 Серыял «Карабель». (16+).
0.50 Серыял «Бязмоўны сведка». (16+).
1.50 Серыял «Метад Лаўровай». (16+).

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Навіны культуры.
6.35 «Легенды сусветнага кіно». Міхаіл Кузняцоў.
7.05 «Пешшу...» Масква хлебасольная.
7.35, 20.05 «Правілы жыцця».
8.10, 22.20 «Мемарандум Парвуса». Серыял.
9.00 «Канстанцін Цыялкоўскі». Дак. фільм.
9.10 «Палацы ўзарваць і адыходзіць...»
9.40, 19.45 «Галоўная роля».
10.15, 17.45 «Назіральнік».
11.10, 0.45 ХХ стагоддзе. «Масква, вуліца Горкага». Дак. фільм.

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
7.35, 20.10 «Беларуская кухня». Раўгеня з білінамі на калодзе.
8.05, 12.00, 20.00 «Калейда-скоп». Навіны культуры.
8.20, 12.15 «Гэты дзень».
8.25, 18.15 «Строгавы». Маст. фільм (12+).
9.40, 16.00 «...Яшчэ да вайны». Маст. фільм (12+).
12.20 «Беларуская кухня». «Сялёдка» з карпа.
12.50 «Славянскі базар у Віцебску — 1994».
13.40, 22.25 «Хроніка Мінскага гета». Фільм першы (12+).
14.35, 21.05 «Лёс рэзідэнта». Маст. фільм. «3 адкрытымі картамі» (12+).
19.30 «Сучаснае мастацтва Беларусі». Валерый Шкаруба.
20.40 «Калыханка» (0+).

5 Беларусь 5

8.00 Бятлон. Этап Кубка свету. Антхольц. Гонка пераследу. Жанчыны.
8.45 Бятлон. Этап Кубка свету. Антхольц. Гонка пераследу. Мужчыны.
9.35, 13.50 Спорт-мікс.
9.45 Хакей. Чэмпіянат Беларусі. «Юнацтва-Мінск» — ХК «Гомель».
11.45 Змешаныя адзінаборствы. UFC.
14.00 Футбол. Ліга Нацый. Жараб'ёўка.
15.00 Спорт-кадр.
15.30 Піт-стоп.
16.00 Велатрэк. Этап Кубка свету. Мінск.
17.30 Бятлон. Этап Кубка свету. Антхольц. Масстарт. Жанчыны.
18.15 Легенды спорту. Беларускія гісторыі.
18.45 Слэм-данк.
19.15 Спорт-цэнтр.
19.25 Хакей. КХЛ. «Спартак» (Масква) — «Дынама» (Рыга). (У перапынках — Спорт-цэнтр.)

12.10 «Гульня ў бісер». «Г. Бельж. Л. Панцялееў. «Рэспубліка ШКІД».
12.55 «Штучны адбор».
13.35 «Вулканы Сонечнай сістэмы». Дак. фільм.
14.30, 23.15 «Адлюстраваны час». Дак. серыял.
15.10, 1.35 Юбілей Юрыя Башмета. А. Шнітке. Канцэрт для альта з аркестрам.
15.50, 2.20 «Госць з будучыні. Ісая Берлін». Дак. фільм.
16.20 «Пешшу...» Масква ардэко.
16.50 «Блізкае кола Веняміна Фільшцінскага».
18.45 «Віктар Шклоўскі і Раман Якабсон. Жыццё як раман». Дак. фільм. Частка 1-я.
20.30 Прыступкі цывілізацыі. «Акіяны Сонечнай сістэмы». Дак. фільм.
21.25 Юбілей Юрыя Башмета. «Лінія жыцця».
0.00 «Маладзінская бітва. Забыты подзвіг». Дак. фільм.
2.45 «Харун-аль-Рашыд». Дак. фільм.

НОВАЯ ГІГІЯ НОВАЯ ГІГІЯ Настальгія

6.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым: «Міжнародная панарама». 2005 год (18+).
7.00, 8.40, 9.40, 11.15, 13.00, 14.40, 15.40, 17.45, 19.50, 21.40, 23.00, 0.40, 1.40, 3.40, 5.15 Музычная настальгія (12+).
7.40 Маст. фільм «Абяцанне шчасця» (16+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «Народжаны ў СССР» (12+).
11.00, 17.00 «Песня-87» (12+).
12.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Закон аб СМІ». 2006 год (16+).
13.40 Фільм-спектакль «Абрабаванне ў поўнач». 1978 год (16+).
18.00 «Спяем, сябры!» з Тацянай Візбар. 2007 год (12+).
19.00 «Дэфіцыт на Мазаева». Тэлеспектакль 1979 год (12+).

21.55 Агнявы рубеж.
22.25 Гандбол. Чэмпіянат Еўропы. Другі этап. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.
6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
9.10 Дак. фільм (12+).
10.00 «Жыцц здорава!» (12+).
11.10 «Модны прыгавор» (12+).
12.20, 13.10, 19.00 «Няхай гавораць» (16+).
13.55 «Давай пажэнімся!» (16+).
14.55 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
16.20 «Адваротны адлік». «Беларускія піраміды. Код часу» (12+).
16.55 «На самай справе» (16+).
18.20 «Кантрольная закупка» (12+).
18.55 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).
20.00 Час.
21.05 Серыял «Сакратарка» (16+).
23.00 Серыял «Павук» (16+).
0.50 Начныя навіны.

ТВ РЕН СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.25 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 «Далёкія сваякі» (16+).
8.50, 21.05 «Загадкі чалавецтва» (16+).
10.40, 20.15 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
11.30, 17.55 «Прапаршчык Шматко, або Ё-маё!» Серыял (16+).
13.05 «Следакі». Серыял (16+).
13.50 «NEXT». Серыял (16+).
15.25 «Праца навыварат» (16+).
16.10 «Аўтапанарама» (12+).
16.50 «Рамонт па-сумленнаму» (16+).

20.35 «Час пік» з Андрэем Разбашам (12+).
23.30 Маст. фільм «Зігзаг» (16+).
0.00 «Акулы пярэ». Мікалай Растаргуеў. 1998 год (12+).
1.00 Праграма «Тэма» з У. Лісцэвым: «Нашы комплексы». 1992 год (16+).
2.00 «Што? Дзе? Калі?» Фінальная гульня 1984 года (12+).
4.00 Маст. фільм «Я буду чакаць...» (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 11.15, 14.00, 16.45, 19.30, 22.00, 0.30 Тэніс. Australian Open.
11.00 Тэніс. «Гейм, Шэт і Матс»-экстра.
14.00, 2.30 Тэніс. «Гейм, Шэт і Матс».
15.30, 18.15, 23.45 Горныя лыжы. Кубак свету.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.55 Камедыя «Прасцячка». (16+).
2.45 Камедыя «Украдзі маю жонку». (16+).
4.35 Камедыя «Супер Брыс». (12+).
6.20 Камедыя «Вясельны перапалох». (16+).
8.20 Камедыя «Навіны з планеты Марс». (16+).
10.15 Меладрама «Фанаткі на сняданак не застаюцца». (16+).
12.15 Баявік «Васабі». (16+).
14.00 Камедыя «Пад маскай жыгала». (16+).
15.40 Камедыя «Асаблівасці нацыянальнага палявання». (16+).
17.30 Камедыя «Асаблівасці нацыянальнай рыбалкі». (16+).
19.30 Камедыя «Робін Гуд: мужчыны ў трыко». (12+).
21.30 Камедыя «Беласнежка: помста гномаў». (12+).
23.30 Камедыя «Дублёр». (16+).

17.35 «Вадзіць па-руску» (16+).
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
22.00 «Глядзець усім!» (16+).
23.05 «NEXT-2». Серыял (16+).
0.40 «Салдаты-11». Серыял (16+).

МІР МІР

6.00 «Дастукацца да зоркі» (12+).
6.30 «Добрай раніцы, свет!» (16+).
7.35 «Любімыя актёры» (12+).
8.05 Серыял «АСА» (16+).
9.05, 13.15, 19.20 Серыял «Метад Лаўровай» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Навіны.
14.00 «Справы сямейныя» (16+).
15.00, 2.45 «Справы сямейныя. Новыя гісторыі» (16+).
16.15, 17.10, 18.05 Серыял «Вяртанне Мухтара-2» (16+).
23.15 Маст. фільм «Шукаю цябе» (16+).
1.05 Маст. фільм «Карціна алеем» (12+).
3.55 Серыял «Спрут» (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
10.40 «Простыя пытанні» з Ягорам Хрусталёвым. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.40, 22.10, 23.10 Серыял «Скліфасоўскі». (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.35 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хвілін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс чалавека». (12+).
18.45 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір». (16+).
20.40 Серыял «Сямейны дэтэктыў». (12+).
0.15 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

ТВ БЗ ТБЗ

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Доктар І...» (16+).
8.55, 19.00, 2.25 «Кузей. Гюней». Серыял (16+).
10.35, 4.00 «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+).
12.10, 18.00 «Сакрэты экстра-сэнсаў» (16+).
13.00, 16.55 «Варажбітка» (12+).
14.00 «Паралельны свет» (12+).
14.55 «Паляўнічыя на прывід» (16+).
15.30 «Простыя складанасці» (12+).
16.05 «Натуральны адбор» (12+).
20.50 «Вераніка не хоча памираць». Серыял (16+).
21.45 «Звышнатуральны адбор» (16+).
22.50, 5.30 «Лінія абароны» (16+).
23.20 «Нябёсы, якія абрынуліся». Серыял (16+).
0.05 «Уцёкі з Шаўшэнка». Драма (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 Мачаха (12+).
8.35 Зваротная цяга (16+).
11.15 Прывітанне, Джулі! (16+).
13.10 Марыя-Антуанэта (16+).
15.35 Без заганы (16+).
17.45 Матч Пойнт (16+).
20.10 Эван Усёмагутны (12+).
22.05 Дракула (16+).
0.30 Дзённік пакаёўкі (16+).
2.25 Вераніка вырашае памерці (16+).
4.05 Дывергент-3: за сцяной (16+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 Мамы (12+).
8.25 Ласкавы май (16+).
10.40 Тэлі і Толі (12+).
12.15 Водпуск у верасні. 2-я серыя (12+).
13.40 Юр'ёў дзень (16+).

6.10, 7.10 «Дзелавае раніца НТБ». (12+).
7.50, 8.10 Серыял «Вяртанне Мухтара». (16+).
9.40, 23.05 «НЗ.by».
10.25 Серыял «Дарожны патруль». (16+).
12.00 «Суд прысяжных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
14.05 Серыял «Адвакат». (16+).
16.35, 19.40 Серыял «Інспектар Купер». (16+).
21.15 Серыял «Апошні артыкул журналіста». (16+).
23.25 «Вынікі дня».
23.55 Серыял «Патруль». (16+).

3 мой 8 канал

7.00, 15.55, 19.55, 21.00, 23.55 «Надвор'е».
7.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
7.25, 23.10 Серыял «Камісар Рэкс» (12+).
8.15 Серыял «Чатыры танкісты і сабака» (12+).
9.10 Дак. фільм «Высокія тэхналогіі. Гісторыя будучыні» (12+).
10.00 М/с «Зорныя войны» (0+).
10.30 «Адшукваецца адпачынак» (0+).
11.00 Камедыя «За бортам» (16+).
13.00 Серыял «Палюбоўнікі пустыні» (16+).
14.30 Камедыя «Муж цырульніцы» (16+).
16.00 Для дзяцей «Адказвайка» (0+).
16.05 «Мультипарад».
16.45 Дзецям пра зверанят (12+).
17.10 Серыял «Горад прышэльцаў».
18.40 Серыял «Ключы ад бездані» (16+).
19.25 «Мой любімы гадаванец» (0+).
20.00 Серыял «Выратаваць боса» (16+).
20.50 «Вечарніца» (0+).
21.05 Баявік «Шпіён, які мяне кахаў» (16+).

16.20, 4.20 Парфумерка. 1—2-я серыі (12+).
18.20 Службовы раман. Наш час (16+).
20.20 Пацалунак скрозь сцяну (16+).
22.20 Пятніца (16+).
0.20 Прыкідваючыся ахвярай (16+).
2.20 Хатабыч (16+).

National Geographic

6.00, 7.30, 9.25 Навуковыя не-дарэчнасці. (12+).
6.45 Займальная навука. (12+).
7.55, 11.45, 17.15, 20.25 Аўта-SOS. (12+).
8.40 Шаша праз пекла. (16+).
10.10 Мегазаводы. (12+).
11.00 Шаша праз пекла. (16+).
12.35 Праз мільён гадоў. (12+).
13.20 Гульні розуму. (12+).
14.55 Суперзброя Гітлера. (16+).
15.40 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха. (16+).
16.25, 19.35, 0.20, 3.35 Расследаванні авіякатастроф. (16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Дзікі тунец. (12+).
18.50 Пачатак. (16+).
22.45, 1.55, 5.10 Суперзброя Гітлера. (16+).
23.30 Тайныя гісторыі. (16+).
2.45 Неверагодныя машыны. (12+).

Discovery

8.00, 17.00, 22.00, 0.00, 4.40 Махінатары. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэта ўстроена? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Паляўнічыя на склады. (16+).
11.00 Майстры патаргавацца. (12+).
14.00, 7.10 Голыя і напалоханыя. (16+).
18.00, 5.30 Хуткія і гучныя. (16+).
19.00, 1.00 Залатая ліхаманка. (16+).
0.00 Металаломшчыкі. (16+).
2.55 Салдаты няўдачы. (16+).

Усходні гараскоп на



АВЕН. Галоўнае — быць актыўным і паслядоўным на працягу ўсяго тыдня. Пастаўце

мэту і дамагайцеся яе. Непажадана легкадумна раздаваць абяцанні, з іх выкананнем будзе вельмі праблематычна. Наладжвайце новыя сувязі і кантакты. Цяпер пажадана лішні раз не трапляцца на вочы начальству. Праўда, пачынаючы з серады можаце смела вылучаць канструктыўныя прапановы. У гэты ж дзень можа прыйсці цікавая інфармацыя, прыміце яе да ведама. Вашы рэальныя магчымасці могуць праясніцца толькі бліжэй да канца тыдня. У выхадныя вам будуць на рэдкасць добра ўдавацца справы, звязаныя з добраўпарадкаваннем.



ЦЯЛЕЦ. Наступны тыдзень, хутчэй за ўсё, акажацца насычаны падзеямі, а вынікі будуць

залежаць ад вашых разважнасці і ўмення імгненна рэагаваць на раптоўныя змены. У панядзелак непажаданая паспешнасць у дзелавых пытаннях, галоўнымі павінны стаць акуратнасць і інтэлект. Аўторак спрыяльны для змены месца працы. Пятніца — не найлепшы дзень для падарожжаў. Пажадана праводзіць вольны час з карысцю для дома або для здароўя.



БЛІЗНЯТЫ. На гэтым тыдні адыходзяць у мінулае старыя крыўды і недастатковае разуменне, а праблемы, якія назапашваліся да нядаўняга часу, паступова вырашаюцца. Зможаце ўсталяваць новыя партнёрскія і любіўныя адносіны, сябры прапануюць прывабныя перспектывыныя планы, дзякуючы якім вы зможаце праявіць ва ўсім бласку прафесійнае майстэрства. Акрамя аўтарытэту, зможаце разлічваць і на пэўную фінансавую выгаду. Праца будзе паглынаць значную частку часу, але прынясе істотны прыбытак.



РАК. На гэтым тыдні могуць абвастрыцца пытанні кар'еры і ўлады, але калектыў вас

падтрымае і абстаноўка на працы відавочна палепшыцца. Не бойцеся прымаць важныя рашэнні не толькі за сябе, але і за іншых. Вы адчуеце, што неабходныя начальству і калегам, але ёсць небяспека ілюзій і зорнай хваробы. Так што не вядзіцеся на ліслівасць, не ўсыпляйце сябе пахваламі навакольных. Вашы дасягненні патрабуюць пацвярджэння практыкай, і гэтая магчымасць даказаць і адстаяць свае пазіцыі з'явіцца.



ЛЕЎ. Тыдзень абяцае вялікі поспех у рэалізацыі ідэй і планаў. Адкіньце дробныя дэталі, сканцэнтруйцеся на самым галоўным, зараз вы можаце здзейсніць адчувальны крок наперад. Будзьце тактоўныя, але ў той жа час у карэктнай форме адстойвайце свае інтарэсы пры зносінах з начальствам. Ды і родным не дазваляйце садзіцца сабе на шыю.



ДЗЕВА. На працы магчымыя перагрузкі і завышаныя патрабаванні начальства да вас. Можамець месца сітуацыя, калі дэдадзена пахвала пахвала пра сваю будучыню. Могуць быць змены ў прафесійнай сферы. Ці не час адправіць сваё рэзюмэ куды-небудзь яшчэ? Самы напружаны дзень тыдня — серада. Асабліва будучы дзякаць нечаканасці і спешка. Найбольш спрыяльнымі днямі стануць панядзелак і пятніца.